

БОЛЬШЕВІК

Орган Капаткевіцкага РК КП(б)Б

№ 14 (756) | Пятніца, 16 ліпеня | 1943 г.

НЕ ДАЦЬ НЕМЦАМ НІ ГРАМА ХЛЕБА

Німецкія акупанты разбурылі квітнеючую сельскую гаспадарку нашага раёна. Там, дзе толькі прыйшла нага німецкага фашыста, засталіся адны руіны ды папялішчы. Дымам і пажарам яны пусцілі німала нашых пасеваў.

З прыходам акупантаў у наш край селянін вымушан апрадоўваць сваю зямлю без цягавай сілы і інвентара, запрагаючысь з сваёй сям'ёй у саху, азіраючысь па баках, ці не ідзе пракляты немец, ці не пачне ён страчыць з аўтамата.

Надышоў час уборкі ўраджаю. Ураджай, вырашчаны нашым потам і крывёю, фашысты захочуць гвалтоўна забраць сабе. Яны хочуць нашым хлебам карміць сваіх фрыцаў, якія на фронце ваююць супроты нашых сыноў і братоў, а тут, на акупіраванай імі тэрыторыі, руйнуюць і паляць нашы вёскі, знішаюць нашых старыкоў, жанчын і дзяцей. Яны хочуць, каб беларускі селянін і яго сям'я памерлі з голаду. Але гэтаму не будзе! Беларусы жылі і будуць жыць, а крызвяжэрныя немцы захлынуцца ў сваёй уласнай крыві.

Неабходна арганізаваць пільную ахову свайго ўраджаю ад грабежнікаў-немцаў. Стварайце ў кожнай вёсцы баявый дружыні. У выпадку небяспекі пазведамляйце партызан, і яны вам акажуць неабходную дапамогу. Зжатае і звязанае ў снапы неадкладна абмалочвайце і старанна захоўвайце. Арганізуйце ўзземадламогу пры ўборцы ўраджаю.

Не дадзім немцам ні грама хлеба! Лепш знішчыць свой хлеб, чым карміць ім нашых крызвавых ворагаў. Немцаў на кормім гарачымі кулямі і каленімі жалезам. Узнімемся ўсе, як адзін, на свяшчэнную барацьбу з праклятымі чужынцамі.

Асноўнай якасцю совецкіх людзей павінна быць храбрасць, адвага, наведанне страху ў барацьбе, гатоўнасць змагацца разам з народам супроты ворагаў нашай Радзімы.

I. СТАЛІН.

На франт Лігчынай вайны

(Агляд з 5 па 15 ліпеня)

Наши войскі на Орлоўска-Курскім і Белгарадскім напрамках вялі жорсткія баі з перайшоўшымі 5 ліпеня ў наступленне буйнымі сіламі пяхоты і танкаў праціўніка, падтрымліваемых вялікай колькасцю азіяціў. Наша авіяцыя, забяспечваючы свае войскі ад налётаў авіяцыі праціўніка, адначасова наносіла магутныя штурмавыя і бамбасавыя ўдары па баявых позиціях яго наступаючых войск.

На Орлоўска-Курскім напрамку нашы войскі выбілі праціўніка з радзі пунктаў, знятых ім у першы дзень наступлення, і палепшылі свае пазіцыі. Пасля правалу ўсіх спроб прарвашаць нашу абарону, праціўнік спыніў све буйныя

атакі. Адбываюцца сутычкі невядоміх атрадаў і дзяянні разведвальных груп.

На Белгарадскім напрамку працягваюцца жорсткія баі. Немцы імкнуцца любой цаной дабіцца перамогі, але паўсюды сустракаюць упорнае супраціўленне совецкіх войск. На асобных участках нашы часці нанеслі контрудары і пацяснілі гітлерцаў, якія ўклініліся ў нашу абарону. Праціўнік нясе цяжкія страты.

По пяпоўных даных, за дзесяць дзён баёў на Орлоўска-Курскім і Белгарадскім напрамках знішчана 2828 німецкіх танкаў. У паветраных баях і зенітной артылерыяй збіта 1392 самалёты праціўніка.

Пачалося наступленне нашых войск

Наши войскі, размешчаныя паўночнічнее горада Орла, перайшлі ў наступленне, і прасоўваюцца на поўдзен. Наши войскі, размешчаныя ўсходнім Орла, прасоўваюцца на захад.

Паўночніче Орла нашы войскі прарвалі сільна ўмацаваную абарону праціўніка па фронту ў 40 кіламетраў і за тры дні баёў прасунуліся ўперад на 45 кіламетраў. Разгромленыя многа вузлоў супраціўлення і апорных пунктаў праціўніка. Знята больш 50 населеных пунктаў, у тым ліку раёны цэнтр Ульянаўка.

Усходніе Орла абарона праціўніка прарвана па фронту ў 30 кіламетраў. Ламаючы ўпорнае супраціўленне праціўніка, нашы войскі прасунуліся ўперад на 20-25 кіламетраў. Знята больш 60 населеных пунктаў.

У ходзе баёў разгромлены 56-ая, 252-ая, 293-я пяхотныя

дывізіі, 5-ая і 18-ая танковыя дывізіі праціўніка. Нанесены вялікія страты 112-ай, 208-ай, 211-ай німецкім пехотным дывізіям, 25-ай і 36-ай матарызаваным дывізіям. За гэты час узята ў палон больш 2000 німецкіх салдат і афіцэраў.

По пяпоўным даным, захоплены трафеі: танк — 40, гармат рознага калібра — 210, мінамётаў — 187, кулямётаў — 99, складаў розных — 26.

За тры дні баёў праціўнік страціў толькі забітымі больш 12.000 салдат і афіцэраў.

Наступленне нашых войск працягваецца.

* * *

У ноч на 15 ліпеня буйныя злучэнні нашай азіяціў бамбардыравалі чыгуначны вузел Орол і ваенныя склады праціўніка бліз Болхава. Узімлі шматлікія пажары, суправаджаваны моцнымі выбухамі.

„УСІМ СІЛАМ ДАГАМАГАЦЬ ЧЫРВОНай АРМИ У ІЕ БАРАЦЬБЕ З ПОДЛЫМІ ГІТЛЕРАЎСКІМІ ПРЫГНЯТАЛЬНІКАМІ“ (СТАЛІН).

Комсамольская ініцыятыва

Наша комсамольская арганізацыя яшчэ маладая, але яна ўжо заваявала ў атрадзе належны аўтарытэт. Комсамольцы служаць прыкладам ва ўсіх баявых дзеяннях атрада.

Падрыўная група комсамольцаў Івана П. і Андрэя А. у 14 месцах узарвалі чыгуначнае палатно, спыніўшы гэтым самым рух цягнікоў на 21 гадзіну. Падрыўная група тав. Пятра Г. пусціла пад адкос трыварожых эшалону. Андрэй А. на мінах знишчыў трох фрицаў.

Комсамольцы з'яўляюцца агітатарамі і пралагандыстамі. Ідучы ў разведку ў німецка-паліцэйскія гарнізоны, яны нясуць насельніцтву большевіцкую праўду, разаблачаюць усе гнаусныя праўакацыі і фальшыўкі гітлераўцаў. Агітаторы Кузьма К., Нікалай К. і другія расказаі насельніцтву вёскі Б. аб моцных ударажах Чырвонай Арміі па ворагу на Орлоўска-Курскім і Белгарадскім напрамках, аб поспехах войск нашых саюзнікаў і г.д.

На ініцыятве комсамольцаў у атрадзе штодзённа праводзіцца палітінфармацыя. Зачытваюцца аператыўныя зводкі Совецкага інформбюро. Рэгулярна, два разы ў месец, выходзіць нацененная газета, якая асвятляе жыццё і дзеі насельніцтва атрада.

ЛЕАНІД Ф.—

сакратар комсамольскай арганізацыі Н-скага атрада.

Партызанскі рахунак

Немцы празяралі чыгуначнае палатно аб'ездам на дрэзіне. З разгону яны наскочылі на міну, пакладеную партызанамі Н-скага атрада. Дрэзіна была разбіта. Забіта 8 і паранена 4 гітлер аўды.

СЯРГЕЙ Т.

* * *

Падрыўная група Івана С. пусціла пад адкос варожы эшалон. Знішчан наравоз і 11 вагонаў.

ЕЎГЕНІ Х.

Арганізавалі баявую вучобу

Добра арганізавалі баявую вучобу ў партызанскім атрадзе, дзе камандзірам тав. В. Кожны партызан старана папаўніе свае веды, павышае свае баявые якасці. У вызначаны дні ўсе байцы, свабодныя ад баявых аперацый, праходзяць абучанне метадам партызаўскай барацьбы.

У кожным узводзе арганізація дэталёвае вывучэнне ўсіх

відаў айчынай і трафейнай зброі. Партызаны Якаў Б., Піліп Д., Фёдар Ж. і другія на вучыліся метка страліць і змоўгудзь у любы час ліквідаваць магчымыя затрымкі ў аўтаматичнай зброі.

Асаблівая ўвага звернута на падрыхтоўку кулямётчыкаў. За мінулы месец падрыхтавана 32 кулямётныя.

ФЁДАР Л.

Выгналі немцаў з вёскі

Група партызан Н-скага атрада пад камандаваннем тав. П. ішла да чыгункі. Па дарозе разведка даслала, што ў вёсцы К. арудуюць немцы.

Народныя мец'юцы рашылі выгнаць гітлераўцаў, не даць ім грабіць насельніцтва. Яны падпаўзлі да самай вёсکі, за-

леглі і адкрылі агонь з вінтовак і кулямётаў.

Нечаканая страліяніна выклікала сярод немцаў паніку. Яны пачалі беспарядачна ўцякаць з вёсکі. Трапілі партызанская кулі даганялі іх. Забіта трох і паранена два гітлераўцы.

ЯКАЎ П.

ЗА ГРАНІЦАЙ

Дэсантныя аперацыі войск саюznікаў на острэве Сіцилія

Узбрэеныя сілы саюznікаў пад камандаваннем генерала Эйзенхаўэра раніцай 10 ліпеня пачалі аперацыі па высадцы ў Сіциліі. Высадка войск саюznікаў была вытворана пры добрым надвор'і ў складстай часці заходней Сіциліі. Германская і італьянская звіядыя аказвалі жорсткае супраціўленне высад-

цы саюзных войск.

Войскі саюznікаў ужо занялі да дзесятак часці Сіциліі і хутка прасоўлюцца к центру. Страты саюznікаў невялікія.

Французскія войскі таксама высадзіліся ў Сіциліі, прылучыліся да войск саюznікаў у барацьбе з німецка-італьянскімі войскамі.

Сіцилія

(Справка)

Сіцилія—самы буйны острэй Міжземнага мора. Яго плошча—25,6 тысяч квадратных кіламетраў. Насельніцтва Сіциліі—каля 4 мільёнаў чалавек.

Ад ула на Італіі (Апенінскі паўвостраў) Сіцилія аддзелена вельмі вузкім пралівам (3,5 кіламетраў). Рэльєр Сіциліі горысты. Рад горных хрыбтоў дасягаюць вышыні 1000-2000 метраў. Вулканічны пік Этна дасягае вышыні 3280 метраў.

Сіцилія—адна з важнейшых сельскагаспадарчых абласцей Італіі. Па прадукцыі зярна Сіцилія займае другое месца ў Італіі, па прадукцыі ячменя—

першае месца. На долю Сіциліі прыходзіцца 80 процентаў усёй прадукцыі цытрусавых культур Італіі.

Сіцилія абладае даволі развітай сеткай чыгунак (28.068 км.) і аўтамабільных дарог (4.967 км.). Галоўным цэнтрам Сіциліі з'яўляецца Палермо (390.000 жыхароў). Важнейшыя з партой Сіциліі з'яўляюцца Палермо, Мессіна, Катанія, Сіракузы, Ліката, Марсала і Трапані. На острэве Сіцилія італьянцамі аbstалівані радавіябаз і пасадачных пляцовак.

Рэдакцыйная калегія